

# ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

188 (6465) | 17 жніўня 1939 г., чацвер | ЦАНА 10 КАП.

## ТАЛЕНТЫ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Народ — творца культуры, мастацтва, мовы — творца ўсяго прыгожага, святага, радаснага і праясняючага, што ёсць у нас. Вялікія рукі пісьменніка і мыслителя, геныяў мастацтва слова Максім Горькі пёў:

«Чалавек па натуре сваёй — мастак. Я ўсюды, так ці інакш, імкнешца ўносіць у сваё жыццё характэрна... Чалавек — мастак, у гэтым пераможнае нас створанае малюсенькімі людзьмі свавольна і народна творчасці: міфы, казкі, легенды, сурэалізм, песні, прыказкі і т. д. Капіталістычны лад забіў у «матэрыяльных» людзей юнацкі мастакоў і творцоў, гэты лад у даваў талентам ні месца, ні магчымасці разгарнуцца, расвіцца».

Вялікая Вастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя прынесла свабоду працоўнаму народу. Працоўны чалавек стаў гаспадаром свайго жыцця, свайго лёсу, свайго гучацца. І чалавек на-сапраўднаму адчуў абое творцом, мастаком.

Народная творчасць мае ў нашай краіне нааддзіную глыбю, і таму яе ўсюды такія вялікія і багатыя.

Якія песні радзілі маця перадзям'я тарая дарававольнай вёска? Што прыгожага маля агляваў іста вёска? Галоднае існаванне, баязь за заўтрашні дзень, лаяць дзяці, слёзы староў? Хіба талентныя людзі маюць нараджацца радаснымі? Сацыялістычны лад, новы ўклад жыцця, калектывныя формы працы, працы на абы, на свой народ, на сваю радзіму, — ось што адкрыла дарогі талентаў, заапошчыла росквіт народнай творчасці.

Беларускі народ пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, пры брацкай дапамоце вялікага рускага народа і іншых народаў, насяляючых нашу краіну, атрымаў сваю дзяржаўнасць і заапошчыла і пачынаў жыць.

Мудрае ленынска-сталінскае нацыянальнае палітыка забяспечыла беларусаму народу росквіт прамысловасці, сельскай гаспадаркі, культуры, росквіт яго талентаў. БССР стала рэспублікай фармы і зоваў, калгасоў і саўгасоў, вышэйшых навучальных устаноў і тэатраў.

Гэтыя днім вярнуліся з Масквы калектывы мастацкай самадзейнасці калгасоў, саўгасоў і МТС БССР. Таланавітыя прадстаўнікі беларускага народа паказалі сваё майстэрства на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Яны выступалі перад масывічамі, перад прадстаўнікамі іншых брацкіх рэспублік вялікага Саюза. Гэта быў як-бы выдатны адсоток беларускага народа ад дзясятых і апошніх народнай творчасці.

Масква радасна сустража паласціноў беларускага народа. Гэта былі жаданыя госці, якія прыехалі ў родны і любімы горад, які родны і любімы сыны і дачкі да сваёй маці.

Усеаюзная сельскагаспадарчая выстаўка — гэта пуда, створанае большымакімі. І найвялікшым з пудаў на гэтай выстаўцы з'яўляюцца людзі, саветскія людзі, творцы ўсяго таго, што паказвае выстаўка.

Выступленні прадстаўнікоў народнай творчасці БССР у Маскве на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы вылілі ў аргументацыю для брацкіх народаў, дэманстрацыю перамог калгаснага лад, перамог ленынска-сталінскага нацыянальнага палітыкі, дэманстрацыю гатоўнасці абароны сваёй радзімы.

## ЗА МАСАВА-АБОРОННУЮ РАБОТУ

Калгаснікі Совецкай Беларусі заключылі наладзілі Далекага Усхода на лепшую

МАСКВА, 17 жніўня. (Спец. нар. «Звязда»). Невялікі дзень назав з'яўляе калгасніка Беларусі, донгата Вярхоўнага Савета БССР тав. Маханюка, прысутнічаючы на сустрэчы калгаснікаў Беларусі з калгаснікамі Далекага Усхода, прапанавала заключыць дагавор сацыялістычнага саборніцтва на лепшую пастапоўку абароннай работы ў калгасоў, саўгасоў і МТС Беларускай ССР і Далекага Усхода.

Сёння, у 12 гадзін дня, з павышана Беларускай ССР пачулася багавая ладэкаўскай партызанскай песня. Гэта жаласныя-далёкаўскай прымалі да беларускіх калгаснікаў падпісаць дагавор на сацыялістычнае саборніцтва.

Сабралася звыш 400 чалавек. Прышлі калгаснікі тураўскія, лядзельскія, мінскія, віцебскія, сахалінскія, прыморскія, дысенскія і чырванаводскія.

Неўзабаве з'явіліся і праслаўлены бацька 9 сінюў-патрыястаў — Дзмітрый Федаравіч Міхееў. Гэта яго сыны ўтварылі выдатныя танкавы ўзвод.

На сход прыйшла брыгада навуковых работнікаў Беларусі, якая прыбыла ўчора на Усеаюзную сельскагаспадарчую выстаўку.

наць сваю любімую радзіму ад любога ворага.

Беларускія народныя песні «Сталіну дзякуй ўсюды гучыць», «Лён», «Ой зелена, зелена» і інш., народныя танцы «Лявоніха», «Юратка», «Брыжэж», майстарска выкананы ў Маскве, паказалі ўсю жыццерадаснасць беларускага народа, яго зычлівы юмар, яго любоў да радзімы, яго адданасць справе камунізма і любімаму Сталіну.

Паказ мастацкай самадзейнасці калгасоў, саўгасоў і МТС БССР на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы — бліскучае свечанне пудоўнага росквіту рэвалюцыянай самадзейнай творчасці пшасівага беларускага народа. У БССР налічваецца каля 5.000 гурткоў мастацкай самадзейнасці. Звыш 70.000 рабочых, калгаснікаў і прадстаўнікоў саветскай інтэлігенцыі займаюцца ў гэтых гуртках. Яны заклікаюць песні і насьцуп культуру ў шырокіх масах працоўных, песняй і музычна, мастацкім словам яны агітуюць за палітыку партыі, за неабходнасць трымаць народ у стане мабілізацыйнай гатоўнасці.

Для арганізацыі-матэрыяльна кіраўніцтва ўсёй гэтай многаталаснай арміяй музыкантаў, танцораў, спевакоў і расказчыкаў існуе Дом народнай творчасці БССР і абласныя дамы народнай творчасці. Толькі на ўтрыванні аднаго Дома народнай творчасці БССР расходуюцца мільёны рублёў. У гэтым годзе ён атрымаў ад фармы каля 1,5 мільёна рублёў. Але самі дамы народнай творчасці не справіцца з велізарнай задачай большымакі кіраўніцтва ўсім шматлікімі калектывамі мастацкай самадзейнасці, калі ім не будучь сур'ёзна дапамагаш партыі, камсомольскія і саветскія арганізацыі на мясцах.

Далейшае развіццё і рост мастацкай самадзейнасці ў калгасоў, саўгасоў і МТС — гэта справа дзяржаўнай важнасці, і яе нельга аддаваць на волю «спэцыяльных» устаноў. Камсомол павінен стаць дэдушай мастацкай самадзейнасці. Там, дзе слаба працуе камсомольскія арганізацыі, там гэты ўдзел работні асабліва запущаны. Аднак няправільна думаць, што толькі камсомол павінен займацца самадзейнасцю. Органы народнай асветы не ў меншай меры адказваюць за работу самадзейных гурткоў пры дамах сакулттуры. Пера, нарэшце, Наркамсвета ўзяць у сваю руку сапраўднае кіраўніцтва гэтай важнай справы.

Бліжучае выступленне лепшых самадзейных калектываў сацыялістычнага вёскі БССР на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, добра паказваюць, як камуністы, камсомольцы, саветскія інтэлігентныя працоўныя над вывучэннем марксіска-лэнінскай тэорыі, усурывалі сур'ёзна неадолучы ў прапагандацкай рабоце.

Тав. Астроўскі (намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітатыві Магілёўскага абкома партыі) на канкрэтных прыкладах паказаў, з якой велізарнай цікакасцю нашы кадры вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», творы вялікай марксіска-лэнінізма.

Тысячы людзей самастойна вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Але ў нашай рабоце ёсць яшчэ многа недахопаў. Мы вельмі мала лепшым наладзілі аб пастапаўна-тэарыі перыядзе гісторыі нашай партыі, чым паўтарам памылку мінулых год. Яшчэ дрэнна працуюць лектарскія групы. Існуючы ў нашай вобласці 54 гурткі сарванга і ніжэйшага звання працуюць яшчэ недаважальна.

Вялікую ўвагу вывучаючы таварышы аддавалі друку — рашаючай зброі ў прапагандае марксіска-лэнінізма.

Рэдактар абласной газеты «Большэвік Палесся» тав. Салодкі гаварыў аб тым, што друк павінен сур'ёзна заняцца абавязковым вопыту прапагандацкай работы.

Рад таварышам зварачаць ўвагу на тое, што рэспубліканскія і абласныя газеты павіны змяшчаць больш тэарэтычных артыкулаў, лекцыяў, адказаў на пытанні.

Тав. Левіна (заг. аддзела прапаганды і агітатыві Шкляўскага райкома партыі) указала, што, дзякуючы добра арганізацыі (своечасовае апаўшчэнне, правільны выбар тэм, добра паказваюцца лектары і т. д.) лекцыі ў раёне праходзяць на высокім ідэяна-палітычным узроўні, пры вялікай актыўнасці саўхачоў.

Выступілі таварышы гаварылі, што яшчэ многа райкомы партыі і партызанскія партарганізацыі не аддаюць належнай кіраўніцтва партыі прапагандаі. Пры гэтым на канкрэтных прыкладах яны паказвалі, што там, дзе партыі і саветскія работнікі не кіруюць прапагандацкай работай, не працуюць над павышэннем свайго ідэяна-палітычнага ўзроўню, там дрэнна абсталяюць і гаспадарыча справы (секратар Ляманавіцкага райкома партыі тав. Гуцёў, Чарэцкага — тав. Гамбург, былы секратар Мехавіцкага райкома тав. Назелюва).

Тав. Святловіч (заг. партыйнага кабінета Віцебскага сельскага райкома) гаварыў, што ўсё кіраўніцтва райкома прапагандацкай работай заключаюцца ў тым, што ён штомеся заапаўшчае план работ, складзены аддзелам прапаганды. Інструктары аддзела прапаганды і агітатыві абкома і ЦК КП(б)Б, прыязджаючы на месцы, лічце недастаткова глыбока вывучаюць работу райкомаў у галіне прапаганды, абмяжоўваюцца паверхонным азнакамленнем і зборам статыстычных вестак.

Далей тав. Панамарніка гаворыць аб

# АБ ПРЫСВАЕННІ ЗВАННЯ ЗАСЛУЖАНАГА НАСТАЎНІКА ШКОЛЫ

## ПАСТАНОВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР

Совет Народных Камісараў БССР пастанаўляе:

За выдатныя заслугі ў галіне выхавача-педагагічнай дзейнасці, прысвоіць званне заслужанага настаўніка школы:

Арансон Берце Александрэвічу — настаўніку 4-й сярэдняй школы г. Полацка, Віцебскай вобласці;  
Аршчыніч Зой Васільевічу — настаўніку 5-й сярэдняй школы г. Слуцка, Мінскай вобласці;  
Афанасіна Івану Фамічу — дырэктару Стаўбунскай пачатковай сярэдняй школы, Свяцлавіцкага раёна, Гомельскай вобласці;

Андрэевы Валенціне Феофанэўне — настаўніцы Нязянскай пачатковай школы, Клімавіцкага раёна, Магілёўскай вобласці;  
Азараву Міколу Майсееву — настаўніку Выдрынскай пачатковай сярэдняй школы, Чэрвопапольскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Андруковіч Аляксандры Варнаваўне — настаўніцы Цімавіцкай сярэдняй школы, Ботыльскага раёна, Мінскай вобласці;  
Абрашчыч Марыя Галактыянаўне — загадчыні вучэбнай часткі 34-й сярэдняй школы г. Віцебска, Віцебскай вобласці;  
Бахановіч Антона Герасімавічу — настаўніку Агювіцкай сярэдняй школы, Слуцкага раёна, Мінскай вобласці;

Барам Раісе Грыгор'евічу — настаўніцы 12-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Бінай Федару Ісідаравічу — настаўніку 5-й сярэдняй школы г. Оршы, Віцебскай вобласці;

Блаў Анне Грыгор'евічу — настаўніцы 10-й сярэдняй школы г. Віцебска, Віцебскай вобласці;  
Былінскай Аляксандры Міхайлаўне — настаўніцы Марынагорскай пачатковай сярэдняй школы, Пухавіцкага раёна, Мінскай вобласці;

Вайтовічу Трафіму Платонавічу — настаўніку 44-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Васільеву Паўлу Андрэевічу — загадчыку Бачавіцкай пачатковай школы, Бешанковіцкага раёна, Віцебскай вобласці;

Гуліеву Владзіміру Пятровічу — настаўніку 25-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Гушэвічу Ніне Пятровічу — інспектару школ гарана г. Мінска, Мінскай вобласці;

Грыгор'евы Аляксандры Паўлаўне — настаўніцы Нівацкай пачатковай школы, Горакскага раёна, Магілёўскай вобласці;  
Галінай Беле Іраілеўне — настаўніцы 7-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Галіцкай Елене Аляксандраўне — настаўніцы пачатковай сярэдняй школы імяні

Кастрычніцкай рэвалюцыі, Добрушскага раёна, Гомельскай вобласці;  
Гонубу Майсееву Беркавічу — настаўніку 2-й Чэрвеньскай сярэдняй школы, Чэрвеньскага раёна, Мінскай вобласці;

Гельфанд Розе Захараўне — настаўніцы 24-й сярэдняй школы г. Бабруйска, Магілёўскай вобласці;  
Другачыніч Васілію Іванавічу — настаўніку 5-й сярэдняй школы г. Віцебска, Віцебскай вобласці;  
Далічын Лукер'і Амосаўне — настаўніцы 27-й сярэдняй школы г. Віцебска, Віцебскай вобласці;

Дарожніну Сямёну Сяргеевічу — настаўніку Альбоўскай пачатковай сярэдняй школы, Віцебскага раёна, Віцебскай вобласці;  
Дымнавец Варвары Леонаўне — настаўніцы Жоданскай сярэдняй школы, Смалявіцкага раёна, Мінскай вобласці;  
Дамарачаніку Пікалаю Грыгор'евічу — настаўніцы Маслаўскай пачатковай сярэдняй школы, Горакскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Дарашчыну Адаму Іаўлевічу — загадчыку вучэбнай часткі Горавыскай сярэдняй школы, Рэчыцкага раёна, Гомельскай вобласці;  
Жыльчыч Наталі Вуцэўне — настаўніцы 5-й сярэдняй школы г. Гомеля, Гомельскай вобласці;  
Ігнацэвай Елене Іванаўне — настаўніцы Мінчанскай пачатковай школы, Гомельскага раёна, Гомельскай вобласці;

Іванову Андрэяну Іосіфавічу — настаўніку Пятроўскай пачатковай школы, Хойніцкага раёна, Палескай вобласці;  
Іарыленне Екацярыне Паўлаўне — настаўніцы 45-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Калістратавай Алімпіядзе Іванаўне — настаўніцы 17-й сярэдняй школы г. Магілёва Магілёўскай вобласці;

Крыжэўскай Екацярыне Максімаўне — настаўніцы 4-й сярэдняй школы г. Барысава, Мінскай вобласці;  
Козз Варвары Філаеўне — настаўніцы 2-й сярэдняй школы г. Рагачова, Гомельскай вобласці;  
Насіровіч Ольге Антонаўне — настаўніцы Парыскай сярэдняй школы, Парыскага раёна, Палескай вобласці;

Назловой Ольге Іванаўне — загадчыку Маціноўскай пачатковай школы, Журавіцкага раёна, Гомельскай вобласці;  
Ляшчыну Федару Фёдаравічу — загадчыку Рэшковскай пачатковай школы, Рагачовскага раёна, Гомельскай вобласці;  
Лясовай Анне Фіонаўне — загадчыку Шамаўскай пачатковай школы, Прапойскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Ляпішка Ігнату Аляксеевічу — загадчыку Пярэбінскай пачатковай школы, Рудзенскага раёна, Мінскай вобласці;  
Лапушанскай Надзежы Нікалаўне — настаўніцы 5-й сярэдняй школы г. Гомеля, Гомельскай вобласці;

Ліхачовай Зінаіде Васільевне — настаўніцы 25-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Лазаравай Юліі Аркадзевне — настаўніцы 9-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Мамына Елене Іаўлеўне — настаўніцы 12-й сярэдняй школы г. Магілёва, Магілёўскай вобласці;  
Мігай Надзежы Адаўлеўне — настаўніцы 3-й сярэдняй школы г. Жлобіна, Гомельскай вобласці;

Маслоўскаму Спітану Васільевічу — настаўніку Завычскай пачатковай сярэдняй школы, Барысаўскага раёна, Мінскай вобласці;  
Мірноваму Сяргею Фёдаравічу — настаўніку Варажанскай пачатковай сярэдняй школы, Гародзьскага раёна, Віцебскай вобласці;  
Малышаву Раізіону Іаўлевічу — загадчыку Быстраскай пачатковай школы, Горакскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Мілеўскай Клаўдзіі Іванаўне — настаўніцы 1-й сярэдняй школы г. Віцебска, Віцебскай вобласці;  
Невіскай Алімпіядзе Іаўлеўне — настаўніцы 19-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Насову Івану Спітанавічу — інспектару Віцебскага абласна;

Науміна Софіі Фамінічы — настаўніцы 1-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Пшароўскай Алімпіядзе Адамаўне — настаўніцы Дрыбінскай сярэдняй школы, Дрыбінскага раёна, Магілёўскай вобласці;  
Прысе Фёрасіні Спітанавне — настаўніцы пачатковай сярэдняй школы імяні Кастрычніцкай рэвалюцыі, Добрушскага раёна, Гомельскай вобласці;

Потух Нікалаю Пракоф'евічу — загадчыку Васкоўшчынскай пачатковай школы, Аршанскага раёна, Віцебскай вобласці;  
Пятровай Мары Васільевне — настаўніцы Дзержынскай сярэдняй школы, Дзержынскага раёна, Мінскай вобласці;  
Парш Еўдакі Фёлаеўне — загадчыку Сенькаўскай пачатковай школы, Ветрыцкага раёна, Віцебскай вобласці;

Паўленна Фёрасіні Іванаўне — настаўніцы Новадзельскай пачатковай сярэдняй школы, Багушэўскага раёна, Віцебскай вобласці;  
Раманіна Кузьме Лазаравічу — настаўніку Зарычынскай пачатковай сярэдняй школы, Дрыбінскага раёна, Магілёўскай вобласці;  
Радзюкову Спітану Ісакавічу — настаўніку 14-й сярэдняй школы г. Магілёва, Магілёўскай вобласці;

Санакоўскай Антаніне Балеславаўне — настаўніцы 18-й сярэдняй школы г. Гомеля, Гомельскай вобласці;

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР К. КІСЯЛЕУ, Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР Ф. МАКЕЕНКА.

Саўчанна Аршэму Пятровічу — дырэктару Гарбавіцкай сярэдняй школы, Бабруйскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Семану Іаўву Вуцэвічу — настаўніку Бачавіцкай сярэдняй школы, Клімавіцкага раёна, Віцебскай вобласці;  
Сірынінавай Іраіде Арханаўне — настаўніцы Мастоўскай пачатковай сярэдняй школы, Магілёўскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Савінінай Тапане Фіофанэўне — настаўніцы Рыжкоўскай школы, Шклоўскага раёна, Магілёўскай вобласці;  
Трухановіч Праксёў Паўлаўне — настаўніцы Багорыцкай пачатковай школы, Мядзельскага раёна, Магілёўскай вобласці;

Табарна Фёдару Паўлавічу — дырэктару 1-й сярэдняй школы г. Рагачова, Гомельскай вобласці;  
Ушану Івану Пракоф'евічу — настаўніку Дудзіцкай пачатковай сярэдняй школы, Мазырскага раёна, Палескай вобласці;

Халосна Аляксандры Лукінічы — настаўніцы Стара-Мінскай пачатковай школы, Магілёўскага раёна, Магілёўскай вобласці;  
Хрыльвай Мары Іосіфаўне — настаўніцы Вяліка-Стынянскай пачатковай школы, Полацкага раёна, Віцебскай вобласці;

Цынуенна Георгію Васільевічу — загадчыку Касельскай пачатковай школы, Кармянскага раёна, Гомельскай вобласці;  
Цыноўскай Елене Іосіфаўне — настаўніцы Вяльшчынскай пачатковай сярэдняй школы, Дзержынскага раёна, Мінскай вобласці;  
Цынунову Аляксандру Гаўрылавічу — загадчыку 1-й пачатковай школы г. Рагачова, Гомельскай вобласці;

Ціроўні Ілізі Іванаўне — настаўніцы 1-й сярэдняй школы імяні А. С. Пупкіна г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Чашанскай Софіі Фёлаеўне — настаўніцы Смалавіцкай сярэдняй школы, Смалявіцкага раёна, Мінскай вобласці;

Чарніку Аляксандру Антонавічу — настаўніку 2-й сярэдняй школы г. Мінска, Мінскай вобласці;  
Шаню Пракоф'еві Іванаўне — настаўніцы Осаўскай пачатковай школы, Хойніцкага раёна, Палескай вобласці;  
Шаланевіч Івану Фёдаравічу — загадчыку Ольшчынскай пачатковай школы, Клімавіцкага раёна, Віцебскай вобласці;

Шаўно Аляксандры Антонаўне — настаўніцы Палакоўскай пачатковай сярэдняй школы, Гомельскага раёна, Гомельскай вобласці;  
Шымановічу Паўлу Паўлавічу — настаўніку Пільскай сярэдняй школы, Смалявіцкага раёна, Мінскай вобласці.

Старшыня Савета Народных Камісараў БССР К. КІСЯЛЕУ, Кіраўнік спраў Савета Народных Камісараў БССР Ф. МАКЕЕНКА.

## НА РЭСПУБЛІКАНСКАЙ НАРАДЗЕ ПА ПЫТАННЯХ ПАРТЫЙНАЙ ПРАПАГАНДЫ

Учора на рашчым пасяджэнні рэспубліканскай нарады па пытаннях партыйнай прапаганды прадэляваліся спрэчкі па дакладу секратара ЦК КП(б)Б па прапагандае тав. Маліна.

Выступілі ў спрэчках таварышы дэляціе вопытам, накопленым за перыяд з дня аднаўлення пастапоўна ЦК ВКП(б) ад 14 лістапада 1938 года, расказвалі, з якой велізарнай цікакасцю камуністы, камсомольцы, саветскія інтэлігентныя працоўныя над вывучэннем марксіска-лэнінскай тэорыі, усурывалі сур'ёзна неадолучы ў прапагандацкай рабоце.

Тав. Астроўскі (намеснік загадчыка аддзела прапаганды і агітатыві Магілёўскага абкома партыі) на канкрэтных прыкладах паказаў, з якой велізарнай цікакасцю нашы кадры вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», творы вялікай марксіска-лэнінізма.

Тысячы людзей самастойна вывучаюць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Але ў нашай рабоце ёсць яшчэ многа недахопаў. Мы вельмі мала лепшым наладзілі аб пастапаўна-тэарыі перыядзе гісторыі нашай партыі, чым паўтарам памылку мінулых год. Яшчэ дрэнна працуюць лектарскія групы. Існуючы ў нашай вобласці 54 гурткі сарванга і ніжэйшага звання працуюць яшчэ недаважальна.

Вялікую ўвагу вывучаючы таварышы аддавалі друку — рашаючай зброі ў прапагандае марксіска-лэнінізма.

Рэдактар абласной газеты «Большэвік Палесся» тав. Салодкі гаварыў аб тым, што друк павінен сур'ёзна заняцца абавязковым вопыту прапагандацкай работы.

Рад таварышам зварачаць ўвагу на тое, што рэспубліканскія і абласныя газеты павіны змяшчаць больш тэарэтычных артыкулаў, лекцыяў, адказаў на пытанні.

Тав. Левіна (заг. аддзела прапаганды і агітатыві Шкляўскага райкома партыі) указала, што, дзякуючы добра арганізацыі (своечасовае апаўшчэнне, правільны выбар тэм, добра паказваюцца лектары і т. д.) лекцыі ў раёне праходзяць на высокім ідэяна-палітычным узроўні, пры вялікай актыўнасці саўхачоў.

Выступілі таварышы гаварылі, што яшчэ многа райкомы партыі і партызанскія партарганізацыі не аддаюць належнай кіраўніцтва партыі прапагандаі. Пры гэтым на канкрэтных прыкладах яны паказвалі, што там, дзе партыі і саветскія работнікі не кіруюць прапагандацкай работай, не працуюць над павышэннем свайго ідэяна-палітычнага ўзроўню, там дрэнна абсталяюць і гаспадарыча справы (секратар Ляманавіцкага райкома партыі тав. Гуцёў, Чарэцкага — тав. Гамбург, былы секратар Мехавіцкага райкома тав. Назелюва).

Тав. Святловіч (заг. партыйнага кабінета Віцебскага сельскага райкома) гаварыў, што ўсё кіраўніцтва райкома



Паказ мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы

# ПАД ЯРКІМ СТАЛІНСКІМ СОНЦАМ КВІТНЕЕ НАРОДНАЕ МАСТАЦТВА



На ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы ў Маскве. Паказальнае выступленне самадзейных калектываў калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР на плошчы Калгасаў Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. НА ЗДЫМКУ: зводны хор выконвае абаронную песню на тэст пісьменніка К. Крапівы, музыка Беларускага кампазітара Шчомага.

## СІВЫЯ ТАНЦОРЫ І МУЗЫКАНТЫ

Можна без пераўвечнення сказаць, што народныя танцы — асцяж і найбольш мультыкультурны і жывапераданы народны вясёлыя танцы. Музыка, песні і сьці — неадлучная частка быту белароў. Уто не ведае, на чым народныя танцы і вясёлыя часткі быту народных гукаў, на калгасных вечарах, вясковых сьвятах, або проста ў гульніх калгаснай ахві ў галіны вясельнага досуга. Песні і музыка былі спадчыным спадчынікам жыцця народаў Беларусі. На чарговым харэвалюцыйным часе адной нагоды, нават там, дзе і ў адрозненні з патакамі слёз, ліліся сумны матывы народных мелодый.

Зараз многія з гэтых песень забыты, піяна ў народзе і пачуць іх можна наважна ў канцэртным выкананні, як каз скарыніц пенсенага фольклора. Зараз стварыў моства новых, багзых, баглых і жываперадальных песень аб бытм шчасці, аб новым калгасным жыцці, аб любімай Чыронай Арміі, аб ім самым бліжым і любімим другу вайнм Сталіне і яго настаўніку — вялікім лідэрам.

Пасля Вялікай Бастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі беларускі народ атпеў і галасамі, зайграў на ўсемагчымых зыгальных інструментах.

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

Сярод узаельнікаў паказу мастацкай самадзейнасці БССР на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы былі два калгасныя калектывы: «Армія лідэра» і «Армія лідэра».

## ЖЫВЕМ МЫ БАГАТА, СПЯВАЕМ ПРЫГОЖА

Мы сьзілі на ўсесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку паказаць сваю самадзейнасць. У прыгожай заларнай музыцы, вясёлых песнях, ліхх танцах мы прадставілі працоўным роліам сталіны і прадстаўнікам уоіх рэспублік вялікага Саюза пашу радасці, нашу вясёласць.

Танцавалі ўсе мы, і малалы і старыя, з анюлькавай лёгкасцю, з анюлькавым загорам. Пасля кожнага выступлення грым-мэі аплашаменты, кожны нумар нашай праграмы сустракаўся з вялікім адарэнем.

На грым-мэі, гарачым, як малаче сэрца, песнямі славім мы вялікага Сталіна, вялікую большавіцкую партыю.

Нашы выступленні на выстаўцы зьявіліся тав. Лагуці, гаворыць аб тым, што калгасная самадзейнасць пуская глыбокай кароні ў шырокія гушчы вясковага населеніштва, усё больш і больш заваўвае сямпарты вясковай інтэлігенцыі.

Прыкладзем усе намаганні для яшчэ большага росквіту калгаснай мастацкай самадзейнасці нашай арганізацыі рэспублікі.

П. М. ВАСІЛЕУСІ, кіраўнік хора калгаса імені Кірава, Навозіцкага сельсавета, Слуцкага раёна.

## ЛЮСТРА ЖЫЦЦЯ

Песня — гэта люстра жыцця народа, яго працы, культуры, радасці і шчасця. Будучы на сустрэчы калгаснікаў Украіны і Беларусі, я праслухала некалькі песень з мінутага беларускага народа.

Я слухала не толькі народныя песні. Мне вельмі спадабаліся зводныя і пяціголныя гукі скрыпкі. Гэта была цудоўная музыка, якая перакаілася з песнямі, гімнамі.

У сэрцы нашай радзімы, ў Маскве, беларускія калгаснікі зманстрыравалі вялікую культуру народа, яго таленты і зольнасці, якія маяліся і давіліся царскай Расіі. Дзесяткі тысяч масквічоў і аэкорсантаў, прыбылых на выстаўку з уоіх

каноў Саюза, пачулі ў беларускай песні гукі радасці і славу свабоднай працы.

Пісьце творчасць 170-мільённага народа. Машне сталінская дружба народаў браціх рэспублік.

Спадыся, што і украінскія калгаснікі — праслаўленыя сьпевакі і танцоры — пакажуць таксама на выстаўцы сваё майстэрства.

Харыціна РЫЛЬСКАЯ, даярка калгаса імені Леніна, Харнаўскай вобласці, узнагароджаная ордэнам Леніна і ордэнам Працоўнага Чыронага Сцяга, дэпутат Вярхоўнага Савета УССР.

## Я СЛУХАЎ ПЕСНІ РАДАСЦІ І ШЧАСЦЯ

Я — азербайджанец, і беларускія народныя песні і танцы, цудоўна выкананыя ўзельнікамі беларускай мастацкай самадзейнасці, пачуў і ўбачыў упершыню. Гэта было 12 жніўня — у дзень, калі, звалася, уся Масква прышла ў госці да калгаснікаў на ўсесаюзную сельскагаспадарчую выстаўку.

Я стаў ля ўваходу ў павільён Азербайджана. Раптам на плошчы Калгасаў з'явіліся незнаёмыя мне блоркі. Пытаўся — у чым справа? Таварышы адказалі — гэта беларускія госці выступалі.

І вось пачалося выступленне калгаснікаў Саветскай Беларусі. Вуснамі лопных выканаўцаў пачуў і пачаў беларускі народ славіць сваю вытнечную радзіму, вітаў Маскву, расказваў казку аб чалавеку-сонцы, жартаваў, плясаў і смяяўся.

Я не мог не захапіцца багачем і прыгожацю народных сьпеваў.

Выдатна выкананы «Мігіта» ніколькі не ўстаўляў атрымаўшай усесаюзную выдасць «Лявоніх». Вадэрал беларуская народная песня «Лявоніх» саборнічала з залушэўнай мелодыйнай народнай песні «Ой у лузе, лузе».

Я любавалася выступленнем беларускай мастацкай самадзейнасці і адчуваў вялікую радасць і таржашча саветага народа, квітнечотга пад яркімі праменьнямі Сталінскай Калестытупы.

У сваіх песнях беларускі народ славіць радзіму, сваё бацьку, друга і настаўніка таварыша Сталіна. І ўсё гэта было блізка і родна мне — азербайджанцу.

ІСА МАГЕРАМАУ, студэнт Азербайджанскага сельскагаспадарчага інстытута г. Бану.

## ГАРЖУСЯ ЗЯМЛЯЧКАЙ

Разам з іншымі калгаснікамі Гомельскай вобласці я слухала ў Маскве на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы выступленне калектываў беларускай мастацкай самадзейнасці.

Сярод выканаўцаў народных песень я пазнала сваю зямлячку з Рэчыцкага раёна — тав. Лапаціну Іна кіруе калгасным хорам.

Кожны раз, калі пасля ўдана выкананай песні або танца ўзнікала бора аплашаментаў, я асабліва радавалася. Я радавалася за наша шчаслівае жыццё, за сваю зямлячку, якая заслужыла пачёт саветага народа.

«Ах і селя Уляшпа лядоў» — гэта песня, якую сьпывалі нашы калгаснікі ў Маскве. Сьпывалі яны і песню «Лявоніх». І, парэшце, выканалі народны танец «Лявоніх». Гэта было цудоўнае вітнечча.

Мяне гэты танец хваляваў да душы. Больш жываці ў ім і праўдзівасці! Зьладца, бышам сапраўды лён убрае дзятчына.

Пяду, вось, дамоў і ў адказ на песні сваёй зямлячцы вырашчу таві лён, янога яшчэ не ведаў свет.

МАРЫНА САРАНЧУК, зніпанец Усесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі, зьвеняная на ільну калгаса «Перамога», Рэчыцкага раёна, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР.

## ЦЭНТРАЛЬНЫ ДРУК АБ ПАКАЗЕ МАСТАЦКАЙ САМАДЕЙНАСЦІ БССР У МАСКВЕ

Выступленні ўзельнікаў мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР належаць да ліку найбольш цікавых паказаў народнай творчасці на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Беларускія песеннікі і танцавальныя фальклор багат незвычайна. Госці-ж паказалі нам толькі маленькую частку сваіх нацыянальных мастацкіх скарыніц; але і тое, што мы бачылі, з'яўляе сваёй непаўторнай прыгожацю, артыстычнасцю, нейкай асаблівай чыстотай і яносною адрэсленіяў, глыбокай уражлівай сілай.

У чэсь радзімы, у чэсь вялікага Сталіна складзены лепшыя песні ў Саветскай Беларусі. «Дзякуй Сталіну!» — сьпяваеца ў песні К. Крапівы і Е. Ніколкага, якая заключае праграму паказаў. Гэта — поўная нахлненія песня, і беларусы сьпываюць яе лепш за ўсё. («Правда»).

Выступленні ўзельнікаў мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР належаць да ліку найбольш цікавых паказаў народнай творчасці на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Беларускія песеннікі і танцавальныя фальклор багат незвычайна. Госці-ж паказалі нам толькі маленькую частку сваіх нацыянальных мастацкіх скарыніц; але і тое, што мы бачылі, з'яўляе сваёй непаўторнай прыгожацю, артыстычнасцю, нейкай асаблівай чыстотай і яносною адрэсленіяў, глыбокай уражлівай сілай.

У чэсь радзімы, у чэсь вялікага Сталіна складзены лепшыя песні ў Саветскай Беларусі. «Дзякуй Сталіну!» — сьпяваеца ў песні К. Крапівы і Е. Ніколкага, якая заключае праграму паказаў. Гэта — поўная нахлненія песня, і беларусы сьпываюць яе лепш за ўсё. («Правда»).

Выступленні ўзельнікаў мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР належаць да ліку найбольш цікавых паказаў народнай творчасці на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Беларускія песеннікі і танцавальныя фальклор багат незвычайна. Госці-ж паказалі нам толькі маленькую частку сваіх нацыянальных мастацкіх скарыніц; але і тое, што мы бачылі, з'яўляе сваёй непаўторнай прыгожацю, артыстычнасцю, нейкай асаблівай чыстотай і яносною адрэсленіяў, глыбокай уражлівай сілай.

У чэсь радзімы, у чэсь вялікага Сталіна складзены лепшыя песні ў Саветскай Беларусі. «Дзякуй Сталіну!» — сьпяваеца ў песні К. Крапівы і Е. Ніколкага, якая заключае праграму паказаў. Гэта — поўная нахлненія песня, і беларусы сьпываюць яе лепш за ўсё. («Правда»).

Выступленні ўзельнікаў мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР належаць да ліку найбольш цікавых паказаў народнай творчасці на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Беларускія песеннікі і танцавальныя фальклор багат незвычайна. Госці-ж паказалі нам толькі маленькую частку сваіх нацыянальных мастацкіх скарыніц; але і тое, што мы бачылі, з'яўляе сваёй непаўторнай прыгожацю, артыстычнасцю, нейкай асаблівай чыстотай і яносною адрэсленіяў, глыбокай уражлівай сілай.

У чэсь радзімы, у чэсь вялікага Сталіна складзены лепшыя песні ў Саветскай Беларусі. «Дзякуй Сталіну!» — сьпяваеца ў песні К. Крапівы і Е. Ніколкага, якая заключае праграму паказаў. Гэта — поўная нахлненія песня, і беларусы сьпываюць яе лепш за ўсё. («Правда»).

Выступленні ўзельнікаў мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР належаць да ліку найбольш цікавых паказаў народнай творчасці на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Беларускія песеннікі і танцавальныя фальклор багат незвычайна. Госці-ж паказалі нам толькі маленькую частку сваіх нацыянальных мастацкіх скарыніц; але і тое, што мы бачылі, з'яўляе сваёй непаўторнай прыгожацю, артыстычнасцю, нейкай асаблівай чыстотай і яносною адрэсленіяў, глыбокай уражлівай сілай.

У чэсь радзімы, у чэсь вялікага Сталіна складзены лепшыя песні ў Саветскай Беларусі. «Дзякуй Сталіну!» — сьпяваеца ў песні К. Крапівы і Е. Ніколкага, якая заключае праграму паказаў. Гэта — поўная нахлненія песня, і беларусы сьпываюць яе лепш за ўсё. («Правда»).

Выступленні ўзельнікаў мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў і МТС Беларускай ССР належаць да ліку найбольш цікавых паказаў народнай творчасці на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы.

Беларускія песеннікі і танцавальныя фальклор багат незвычайна. Госці-ж паказалі нам толькі маленькую частку сваіх нацыянальных мастацкіх скарыніц; але і тое, што мы бачылі, з'яўляе сваёй непаўторнай прыгожацю, артыстычнасцю, нейкай асаблівай чыстотай і яносною адрэсленіяў, глыбокай уражлівай сілай.

У чэсь радзімы, у чэсь вялікага Сталіна складзены лепшыя песні ў Саветскай Беларусі. «Дзякуй Сталіну!» — сьпяваеца ў песні К. Крапівы і Е. Ніколкага, якая заключае праграму паказаў. Гэта — поўная нахлненія песня, і беларусы сьпываюць яе лепш за ўсё. («Правда»).

## ТАК НАРАДЖАЕЦА ПЕСНЯ

дзень у народзе зольнасці, таленты. Багаты сталінскі ўражлівы народных талентаў знаме наша краіна. Гэта палы мудоай наліткі партыі большавічоў.

Лепшыя сьпевакі, танцоры, музыканты, докаматары — узельнікі мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў, МТС ордэнаванай БССР паказалі сваё майстэрства ў Маскве на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Пасланам шчаслівага беларускага народа аплашывалі масквічкі, прадстаўнікі браціх рэспублік. Іх вітала родная Масква, горд-велькая, горад-прыгалаўні, горад, дзе жыў і праце вялікі Сталін.

Сьпелі і дэці беларускага народа прыведлі ў Маскву свае лепшыя пацупі, выражальныя ў прыгожых песнях і танцах.

Дэці праводзілі свае ігры, Іны танцавалі, сьпявалі, смялохся. Дзе стары калгаснік тав. Ліхачэўскі. Дзе і яго аружэньні. Іны прасілі, каб ён расказаў ім казку. І казкуны пачынае расказваць казку «Чалавек-сонца». Дзеці ўважліва слухалі словы старыка. Гэта вельмі прыгожыя і цікавыя словы. Словы аб тым, як бедна жылі людзі, як знаходзіліся яны ў цемры і як шукалі яны шлях да святла, да сонца. І ўважліва надпошай часткаю света гэта сонца. Іно прыгарада людзей, іно асвятляла шлях, іно прыпосла новае жыццё. І дэці згадваюцца, яны вядоць — гэта сонца — Ленін, гэта сонца — Сталін. Гэта сонца зрабіла радасным, шчаслівым, залатым іх жніўня. Іны, сьвецкія дэці, могуць спакоемна танцаваць, сьпяваць, бегачь,

## ТАК НАРАДЖАЕЦА ПЕСНЯ

дзень у народзе зольнасці, таленты. Багаты сталінскі ўражлівы народных талентаў знаме наша краіна. Гэта палы мудоай наліткі партыі большавічоў.

Лепшыя сьпевакі, танцоры, музыканты, докаматары — узельнікі мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў, МТС ордэнаванай БССР паказалі сваё майстэрства ў Маскве на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Пасланам шчаслівага беларускага народа аплашывалі масквічкі, прадстаўнікі браціх рэспублік. Іх вітала родная Масква, горд-велькая, горад-прыгалаўні, горад, дзе жыў і праце вялікі Сталін.

Сьпелі і дэці беларускага народа прыведлі ў Маскву свае лепшыя пацупі, выражальныя ў прыгожых песнях і танцах.

Дэці праводзілі свае ігры, Іны танцавалі, сьпявалі, смялохся. Дзе стары калгаснік тав. Ліхачэўскі. Дзе і яго аружэньні. Іны прасілі, каб ён расказаў ім казку. І казкуны пачынае расказваць казку «Чалавек-сонца». Дзеці ўважліва слухалі словы старыка. Гэта вельмі прыгожыя і цікавыя словы. Словы аб тым, як бедна жылі людзі, як знаходзіліся яны ў цемры і як шукалі яны шлях да святла, да сонца. І ўважліва надпошай часткаю света гэта сонца. Іно прыгарада людзей, іно асвятляла шлях, іно прыпосла новае жыццё. І дэці згадваюцца, яны вядоць — гэта сонца — Ленін, гэта сонца — Сталін. Гэта сонца зрабіла радасным, шчаслівым, залатым іх жніўня. Іны, сьвецкія дэці, могуць спакоемна танцаваць, сьпяваць, бегачь,

## ТАК НАРАДЖАЕЦА ПЕСНЯ

дзень у народзе зольнасці, таленты. Багаты сталінскі ўражлівы народных талентаў знаме наша краіна. Гэта палы мудоай наліткі партыі большавічоў.

Лепшыя сьпевакі, танцоры, музыканты, докаматары — узельнікі мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў, МТС ордэнаванай БССР паказалі сваё майстэрства ў Маскве на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Пасланам шчаслівага беларускага народа аплашывалі масквічкі, прадстаўнікі браціх рэспублік. Іх вітала родная Масква, горд-велькая, горад-прыгалаўні, горад, дзе жыў і праце вялікі Сталін.

Сьпелі і дэці беларускага народа прыведлі ў Маскву свае лепшыя пацупі, выражальныя ў прыгожых песнях і танцах.

Дэці праводзілі свае ігры, Іны танцавалі, сьпявалі, смялохся. Дзе стары калгаснік тав. Ліхачэўскі. Дзе і яго аружэньні. Іны прасілі, каб ён расказаў ім казку. І казкуны пачынае расказваць казку «Чалавек-сонца». Дзеці ўважліва слухалі словы старыка. Гэта вельмі прыгожыя і цікавыя словы. Словы аб тым, як бедна жылі людзі, як знаходзіліся яны ў цемры і як шукалі яны шлях да святла, да сонца. І ўважліва надпошай часткаю света гэта сонца. Іно прыгарада людзей, іно асвятляла шлях, іно прыпосла новае жыццё. І дэці згадваюцца, яны вядоць — гэта сонца — Ленін, гэта сонца — Сталін. Гэта сонца зрабіла радасным, шчаслівым, залатым іх жніўня. Іны, сьвецкія дэці, могуць спакоемна танцаваць, сьпяваць, бегачь,

## ТАК НАРАДЖАЕЦА ПЕСНЯ

дзень у народзе зольнасці, таленты. Багаты сталінскі ўражлівы народных талентаў знаме наша краіна. Гэта палы мудоай наліткі партыі большавічоў.

Лепшыя сьпевакі, танцоры, музыканты, докаматары — узельнікі мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў, МТС ордэнаванай БССР паказалі сваё майстэрства ў Маскве на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Пасланам шчаслівага беларускага народа аплашывалі масквічкі, прадстаўнікі браціх рэспублік. Іх вітала родная Масква, горд-велькая, горад-прыгалаўні, горад, дзе жыў і праце вялікі Сталін.

Сьпелі і дэці беларускага народа прыведлі ў Маскву свае лепшыя пацупі, выражальныя ў прыгожых песнях і танцах.

Дэці праводзілі свае ігры, Іны танцавалі, сьпявалі, смялохся. Дзе стары калгаснік тав. Ліхачэўскі. Дзе і яго аружэньні. Іны прасілі, каб ён расказаў ім казку. І казкуны пачынае расказваць казку «Чалавек-сонца». Дзеці ўважліва слухалі словы старыка. Гэта вельмі прыгожыя і цікавыя словы. Словы аб тым, як бедна жылі людзі, як знаходзіліся яны ў цемры і як шукалі яны шлях да святла, да сонца. І ўважліва надпошай часткаю света гэта сонца. Іно прыгарада людзей, іно асвятляла шлях, іно прыпосла новае жыццё. І дэці згадваюцца, яны вядоць — гэта сонца — Ленін, гэта сонца — Сталін. Гэта сонца зрабіла радасным, шчаслівым, залатым іх жніўня. Іны, сьвецкія дэці, могуць спакоемна танцаваць, сьпяваць, бегачь,

## ТАК НАРАДЖАЕЦА ПЕСНЯ

дзень у народзе зольнасці, таленты. Багаты сталінскі ўражлівы народных талентаў знаме наша краіна. Гэта палы мудоай наліткі партыі большавічоў.

Лепшыя сьпевакі, танцоры, музыканты, докаматары — узельнікі мастацкай самадзейнасці калгасаў, саўгасаў, МТС ордэнаванай БССР паказалі сваё майстэрства ў Маскве на ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. Пасланам шчаслівага беларускага народа аплашывалі масквічкі, прадстаўнікі браціх рэспублік. Іх вітала родная Масква, горд-велькая, горад-прыгалаўні, горад, дзе жыў і праце вялікі Сталін.

Сьпелі і дэці беларускага народа прыведлі ў Маскву свае лепшыя пацупі, выражальныя ў прыгожых песнях і танцах.

Дэці праводзілі свае ігры, Іны танцавалі, сьпявалі, смялохся. Дзе стары калгаснік тав. Ліхачэўскі. Дзе і яго аружэньні. Іны прасілі, каб ён расказаў ім казку. І казкуны пачынае расказваць казку «Чалавек-сонца». Дзеці ўважліва слухалі словы старыка. Гэта вельмі прыгожыя і цікавыя словы. Словы аб тым, як бедна жылі людзі, як знаходзіліся яны ў цемры і як шукалі яны шлях да святла, да сонца. І ўважліва надпошай часткаю света гэта сонца. Іно прыгарада людзей, іно асвятляла шлях, іно пры

АНТИПОЛЬСКАЯ КАМПАНИЯ У ГЕРМАНСКИМ ДРУКУ

БЕРЛІН, 16 жніўня. (ТАСС). Патрабаванне далучэння Данцыга і «кардыра» да Германіі не спадзіць са старонак германскіх газет. Пры гэтым газеты зноў выступаюць з рознымі напярэжэннямі па адрасу Англіі і Францыі, заяўляючы, што ў гэтым пытанні Германія непацярпіць ніякага ўмяшання.

Усе германскія газеты надрукавалі завул італьянскай газеты «Газета дэль по-ло» аб тым, што перагаворы Рыбен-трона і Чыано ў Зальцбургу з'яўляюцца напярэжэннем па адрасу Англіі і Францыі. Італьянская газета настойліва патрабуе зварота Данцыга Германіі. Яна адрывае патрабаванне Англіі і Францыі вайной, калі яны напрубуюць выканаць даныя імі Польшчы абавязальствы, і пагражае, што ў гэтым выпадку барацьба за Данцыг будзе толькі эпизодам, за якім паследзе ўсесаюзная вайна.

ЗАБОЙСТВА ПОЛЬСКАГА ПАГРАНІЧНИКА У ДАНЦЫГУ

ПАРЫЖ, 16 жніўня. (ТАСС). Учора раніцай у Данцыгу, недалёка ад вёскі Кодин, забіты польскі пагранічнік. Данцэжскія ўлады пашыраюць версію, быццам пагранічнік уступіў на данцэжскую тэрыторыю і ў аказе на адрас данцэжскага пагранічніка пагражаў яму зброй.

ЭКСПЛАТАЦЫЯ ЖАНЧЫН У ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНИИ

Эксплаатацыя жанчын у фашысцкай Германіі прыняла такіх размераў, што нават фашысцкая газета «Националь по-лунг» прымушана прызнаць рэзкае пагоршэнне фізічнага становішча жанчын-работніц. На словах газеты, германскае міністэрства працы вымушана было выдаць распараджэнне аб рабоце жанчын у «заводзніцкіх і іх вытворчымі асяродках».

Германа-югаслаўскія гандлёвыя адносіны

«Газета польска» паведамляе аб вылічэння ніжэйшым становішчы, у якім апынуліся югаслаўскія экспартёры лесу. У апошні час Германія спыніла ўсю плаціну за пастаўку лесу з Югаславіі. Газета ўказвае, што югаслаўскія ўлады рашылі спыніць экспарт лесу ў Германію, у выніку чаго італьянцы аб разліках не будзе неадкладна ўрагуліравана.

Германскія ўлады адбіраюць у чэхаў зямлю

Як паведамляе газета «Тайме» з Прагі, германскімі ўладамі «пратэктарата» Чэхія і Маравія падпарадкаваныя немцам, якія працягваюць у Судэцкай вобласці, а таксама на тэрыторыі «пратэктарата», усе страты, нанесеныя чэха-славацкімі вайсковымі сіламі, чыноўнікамі і праціўнікамі судэцка-імянскай фашысцкай партыі. У «пратэктаратах» перадаюць ўжо ў распараджэнне германскім улад вайсковыя зямельныя ўчасткі, якія належалі чэхам. Днямі раі кіруючых работнікаў іпартамента, які займаецца перасяленнем чэхаў з Судэцкай вобласці на зварожаныя зямельныя ўчасткі, быў заменен германскімі чыноўнікамі. Работа па перасяленню чэхаў спынена.

У ФАШЫСЦКАЙ ІСПАНІИ

Англійская газета «Івнинг стандарт» піша, што ў Іспаніі падлічана, па афіцыйных даных, 1 мільён 750 тысяч беспрацоўных. У прамысловасці звестай за адсутнасцю справы. У краіне ўзмоцнена аднаўляюцца пры дапамоце працы знівоўных толькі разбураныя перавы, жыллёвыя дамы і прадпрыемствы стацы паўразрушанымі. Сотні тысяч людзей, асабліва сялян, жывуць у невыносных умовах. Тысячы людзей туляцца ў закінутых каменаломных, п'юць перагнітую ваду і хар-чуцца каранямі. Усе пасевы ў Андалузіі прызначаны для Германіі ў лік плаці за аказаную іспанскім фашыстам «дапамогу».

25-годдзе Панамскага канала

НЬЮ-ЁРК, 16 жніўня. (ТАСС). Учора ў зоне Панамскага канала было адсвяткавана 25-годдзе з дня яго афіцыйнага адкрыцця. За гэты час праз канал прайшоў звыш ста тысяч розных суднаў. Будучыня канала, якое прадаўжалася дзесяці год, абшліся ў 370 мільянаў далараў. Як паведамлялася, урад ЗША прыняў рашэнне аб расшырэнні канала і пабудову

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

У ЦЕНТРАЛЬНЫМ КИТАИ Кітайскія часты аднавілі атакі на японскія пазіцыі на захад і на паўднёвы захад ад горада Нанчэнь (паўночная частка правінцы Цзіньцзи). У гэтым раёне дзейнічаюць некалькі кітайскіх калон. 17 жніўня ў вайсковым боі каля Цзіньцзи страцілі звыш 500 чалавек.

Японскі ваенны транспарт насочыў на міну

ЛОНДАН, 16 жніўня. (ТАСС). Газета «Дейлі геральд» паведамляе, што дэлаёўка ад Цзіньцзи, у вусці ракі Цзіньцзи, насочыў на міну японскі пароход з войскамі, які накіроўваўся ў раён Кантон. Пароход затануў раёна, чым былі спушчаны на валу ўсе выратавальныя лодкі. Засяўшы ў засады на беразе кітайскія партызаны ажыццявілі пароходны агонь, прычым, што загінула звыш 300 японскіх самат.

Трывожнае становішча ў Ганконгу

ЛОНДАН, 16 жніўня. (ТАСС). Агенцтва Рэйтар паведамляе аб трывожным становішчы на граніцы англійскай калоніі Ганконга. Мінудай ноччу японскія выведзілі свае войскі ў вусці ракі Жэчунцзян і пачалі рух уздоўж граніцы Ганконга. Сёння ў поўдзень японскія часты ў колькасці 500 чалавек накіравалі на адлегласць 20 метраў да маста праз раку, на правым беразе Шэньчунь і Ганконга. Недалёка ад ганконскай граніцы японцы захавалі кітайскую вёску, напярэдне абстраляўшы яе з самалётаў кулямётным агнём. У сувязі з трывожным становішчам на граніцы Ганконга англійскія ўлады перасунулі 2 роты войск да граніцы, у раён, дзе знаходзіцца японскія войскі.

ПАГРОЗА ГОЛАДУ У АКУПІРАВАННЫХ РАЙОНАХ КИТАЯ

НЬЮ-ЁРК, 16 жніўня. (ТАСС). Агенцтва «Асошыятэд прэс» паведамляе, што ў многіх акупіраваных японіямі раёнах адуваецца востры недахват харчавання і стварылася пагроза голоду. На тэрыторыі міжнароднага сетлімента ў Шанхай адуваецца недахват рысу. Японскі ўсё больш узмацняюць свой кантроль над снабжэннем Шанхая прадуктамі. Пагроза голоду стварылася таксама ў правінцы Шаньдун, дзе нагаджаецца вялікая засуха.

Маневры турэцкай арміі

СТАМБУЛ, 16 жніўня. (ТАСС). Учора ва Фракіі пачаліся маневры турэцкай арміі, у якіх прымаюць удзел усё рэзкі войск. На маневрах прысутнічаюць прэзідэнт Турэцкай рэспублікі Ісмет Іненю і пачальнік турэцкага генеральскага штаба маршал Чакама. Адначасова ў Стамбуле праводзіцца прапінветарныя вучэнні. Самалёт «праціўніка» зробіць налет на горад. Для ўраўняння насялення і паветранага нападу «праціўніка» ў горадзе створана 500 сховаў. Вучэнні кіруе міністр унутраных спраў Фаік Озтрак.

ХРОНИКА

16 жніўня ў Маскву прыбыў называючы і публікацыі пасол Турцыі п. Алі Хайдар Агта. На Беларусь-Балтыйскім вакзале п. Алі Хайдар Агта сустракалі загалічкі пратакольным аддзелам НКВС т. В. Н. Барыў і састаў турэцкага пасольства на чале з павярнымі ў справах п. Карабула.



15 жніўня ў мінскім цэнтральным парку культуры і адпачынку на вуліцы Пушкіна адбыліся сямінарыяў калгаснікаў-факультэраў Мінскай вобласці, прысвечаных ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы. У праграме былі — кросс-забегі на розныя дыстанцыі і веласіпеды на 20 і 10 кілометраў. На 3-дзённым (або на працягу) калгасніц сельскагаспадарчай арміі «Савецкая Беларусь» В. Ф. Камароўскі, які заняў першае месца ў веласіпеды на 20 кілометраў срод мужчын, і гэтыя саўбас «Іва Лошын» Б. М. Раўскага, які заняў першае месца ў веласіпеды на 10 кілометраў срод жанчын.

Пазыка Трэцяй Пяцігодкі (выпуск другога года)

ПАДПІСКА ПРАДАЖАЕЦЦА

Працоўныя стаціны з вялікай актыўнасцю прадаўжаюць падпіску на пазыку Трэцяй Пяцігодкі (выпуск другога года). Учора на 16 гадыня імя агульнай сума падпісак дасягнула 26.400 тысяч рублёў. Агтыўна правадзіцца размяшчэнне пазыкі сярод студэнтаў, хатніх гаспадарынь і ўтрыманцаў рабочых і служачых.

БЕСПАДСТАЎНАЕ САМАЗАСТАЎНАЕННЕ

БРУНІКІ, 15 жніўня. Сума падпіскі на новую пазыку сярод калгаснікаў раёна дасягнула 210 тыс. руб. Наперадзе ідзе Шэйскі сельсавет, дзе калгаснікі падпісалі на 17.250 рублёў і ўнеслі наўднёмі 14.375 рублёў. У калгасе тэага сельсавета шырока разгорнута агітацыйна-масавая работа. Калгас «Май» пераважы наўднёмі ў раёну ашчэткаў 2 тысячы рублёў, калгас «Новы свет» — 1.670, «Новы жыццё» — 1.070, імя Мірава — 1.080 рублёў. Паспяхова праходзіць падпіска ў калгасе «Комунітар», Бобрыскага сельсавета, дзе 170 працоўных калгаснікаў падпісалі на 7.850 рублёў і 3000 рублёў унеслі наўднёмі.

НОВАЯ СТАДЫЁНЫ

У раённых цэнтрах і калгасах Савецкай Беларусі разгорнута будаўнічыя новыя спартыўныя стадыёны. Часта стадыёны ўжо гатова. Новы стадыёны атрымалі калгаснікі сельскагаспадарчай арміі імя Леніна (Мінскі раён), «Дзясніцкі шлях» (Дзясніцкі раён); працоўныя гарадскія пасёлкі — Узла, Камарына, Вулакшаля і т. д. Да канца года ўступіць у акупацыю 35 стадыёнаў. У Кольскі, Ельскі, Лельчыцкіх і Асіпавічах будуюцца дамы фізкультурнікаў.

Заўтра ўсесаюзны дзень авіяцыі

СТАЛІЦА БССР СУСТРАКАЕ СВЯТА

Працоўныя Мінска раёсна сустракаюць усенароднае свята — Дзень савецкай авіяцыі. На прадырмствах і ва ўстановах агітатары і прапагандасты густупаюць з дакладамі на тэмы: «Ленін і Сталін — стваральнікі савецкай авіяцыі», «Савецкія лётчыкі — гордыя сокалы краіны сацыялізма», «Гераічнае мінулае савецкай авіяцыі» і інш. Гарком КП(б)Б выдзеліў каля 100 дакладчыкаў.

У апраклубе імя Малакава падводзіцца вынікі сацыялістычнага спаборніцтва імяні Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі. Упэрадзе ішчы выкіажа камандзіра-лётчыка тав. Іпатова, інструктара-лётчыка тав. Спеняенка, камандзіра звяна тав. Алені на і інш.

Гомель напярэдадні свята

18 жніўня на аэрадроме пасля мітынг адбудзецца вялікае авіяцыйнае свята. Вучлётцы і асабісты састаў аэраклёў пакажуць свае дасягненні па амаванні тэхнічнай лётнай справы. Лётчыкі аэраклёў ба тт. Палыводаў, Шапіла на планеры пакажуць высокае лётнае майстэрства. П. ветраны палец павялічу пілоты аэраклёў ба тт. Новаблэк і Ядлеўскі.

Баявыя падарункі радзіме

Яшчэ два месяцы назад лётчыкі і тэхнікі Н-скай авіяцыйнай групы газеты «Красная звезда» выкіакалі ўсіх лётчыкаў Ваенна-Паветраных сіл Чырвонай Арміі на сацыялістычнае спаборніцтва імяні Трэцяй Сталінскай Пяцігодкі. Да Дня авіяцыі лётчыкі часты прыходзіць з выдатнымі паказальнікамі ў баявой і палітычнай вучобе. Гата іх падарункі радзіме. Падарожжаныя тав. Кабылачына складалыя стракавыя практыкаванні выконвае толькі на «выдатна».

КОРАТКА

Растуць зберажэнні працоўных. З кожным днём растуць уклады ў ашчэткавыя дэпазіты БССР. На 10 жніўня вылічана года імя дасягнулі 160.376 тыс. руб. — на 19.219 тыс. руб. больш, чым быў на 1 студзеня г. г. Колькасць укладчыкаў ашчэткаў павялічылася з 397 тысяч да 410 тысяч.

УСЕБЕЛАРУСКАЯ НАРАДА АКТИВА НАСТАЎНИКАУ

19 жніўня, у Мінску, у клубе работнікаў гандлёва-адміністрацыйна-рэспубліканска-нарада актыва настаўнікаў і работнікаў аддзелаў народнай асветы БССР. У рабоце нарады прымуць удзел 350 чалавек, з іх 85 настаўнікаў-выдатнікаў сельскіх школ, унагароджаных ордэнамі і медалямі Саюза ССР, загалічкі інструктары-металдысты школ. Удзельнікі нарады засядуць дакладна наркома асветы БССР тав. Е. І. Уралава і адзначыць новага вучэбнага года, і праект статута школ.

МАРІНА-ГОРСКА СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧЫ ТЭХНІКУМ

аб'яўляе ПРЫЁМ на 1 курс набору 1939-40 вучэбнага года. Тэхнікум рыхтуе АГРАНОМА, ПАЛІВОДАЎ-САДАВОДАЎ сярэдняй кваліфікацыі. Усе паступаючыя праходзіць іспыты ў аб'ёме НСШ (спыткі) на матэматыку, рускай і беларускай мовах і літаратуры, фізіцы, геаграфіі і Канстытуцыі СССР. УВАГА: Скончыўшы НСШ у 1938 г. і маючы на вышэйшай адукацыі «выдатна» прымаюцца без іспытаў.

ВАЛІКІ ДЗЯРЖАУНЫ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА БССР

пачынае прыём на 1 курс набору 1939-40 вучэбнага года. Прымаюць на іспыты асабісты. Прыёмныя іспыты з 19 па 28 жніўня. Пачатак заняткаў 1 верасня. Студэнты абавязаныя скончыць іспыты і іспытатары.

ВАВРУСКАЯ 2-ГАДОВАЯ ШВЕДНАЯ ПРОФШКОЛА

аб'яўляе чарговы НАБОР на вучаючыхся. Прыёмныя іспыты з 19 па 28 жніўня. Паступаючыя падварожана іспытам на беларускай і рускай мовах і матэматыцы ў аб'ёме 6 класаў. Выскай на іспыты толькі на вышэйшай профшколы.

ПРОФШКОЛА РЫХТУЕ КВАЛІФІКАВАННЫХ МАЙСТРАЎ ПА ІНДЫВІДУАЛЬНАМУ ПАСЬВУ МУЖЧЫНАК І ЖЭНОЧАХ ВОПРАТКІ.

У школу прымаюцца асобы ва ўзросце ад 15 да 17 год, маючы адукацыю за 6 класам сярэдняй школы. Паступаючыя паступіць у харавую студыю павыш прыячыў у Мінск.

ДЗЯРЖЦЫРК Сёння Сублейшыя атрыачыні заслужанага артыста Гастролі рэспублікі Б. Э. Эдэра са сваёй групай берберыскіх ЛЬВЮ. Штогодняя вялікая дыракое прадстаўленне ў 3-х аддзяленнях. Прымае ўдзел уся труппа. Пачатак у 9 гадз. веч.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ аб'яўляе НАБОР вучняў у аднагодковую школу гандлёвага вучэства. ШКОЛА ГАНДЛЁВАГА ВУЧЭСТВА РЫХТУЕ ПРАДАЦОЎ і ЗАРАДА ДЛІА ПРАМОВАРЫНХ МАГАЗІНАЎ і МАГАЗІНАЎ КУЛЬТАВАРАЎ.

ДА УВАГІ ПРАУЛЕННЯЎ КАЛГАСАЎ. Раённымі і гарадскімі інспекцыямі Дзяржстраха РАЙГАРФА праводзіцца СТРАХАВАННЕ АЗІМЬХ ПАСЕВАЎ. Азімнія пасевы могуць быць застрахованы ад вымірвання, вымачка, выпраўнені, амаарэзкаў, павадка, градзішчы, літняў, бур і агню на карню.

НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ БЕЛАРУСКАГА АДДЗІЛЕННЯ «САЮЗОРГУЧОТ» аб'яўляе НАБОР курсантаў на 6-месячныя КУРСЫ ПА ПАРЫХТОЎСЦЫ БУХГАЛТАРОЎ СІСТЭМЫ НАРКАМІТЭСА БССР.

УПРАДЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВА ПРЫ СІК БССР. ДОМ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ БССР аб'яўляе НАБОР КУРСАНТАЎ на 3-х месячныя КУРСЫ ПЕРАПАДРХТОЎСЦІ КІРАЖНОЎ ГУРТКОЎ МАСТАЦКАЯ САМАЗДЗЕЙНАСЦІ НАСТУПНІХ ЖЭНАРАЎ.

НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ БЕЛАРУСКАГА АДДЗІЛЕННЯ «САЮЗОРГУЧОТ» аб'яўляе НАБОР курсантаў на 6-месячныя КУРСЫ ПА ПАРЫХТОЎСЦЫ БУХГАЛТАРОЎ СІСТЭМЫ НАРКАМІТЭСА БССР.

УПРАДЛЕННЕ ПА СПРАВАХ МАСТАЦТВА ПРЫ СІК БССР. ДОМ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ БССР аб'яўляе НАБОР КУРСАНТАЎ на 3-х месячныя КУРСЫ ПЕРАПАДРХТОЎСЦІ КІРАЖНОЎ ГУРТКОЎ МАСТАЦКАЯ САМАЗДЗЕЙНАСЦІ НАСТУПНІХ ЖЭНАРАЎ.